



# Павел Васільевіч Кармунін (1919–2002)

Да 90-годдзя з дня нараджэння

У сузор'і майстроў купалаўскай сцэны пачэснае месца займае яркі, самабытны акцёр Павел Васільевіч Кармунін. Шлях П. Кармуніна як акцёра пачаўся ў гады вайны, калі ён, малады сяржант, у вольную хвіліну паміж баямі весяліў салдат смешнымі рэпрызамі, жартамі, расказамі. З 1941 па 1944 год ён кіраваў франтавым ансамблём, а пасля перамогі працаўаў у Тэатры Савецкай ваенны адміністрацыі ў Берліне. Мірнае жыццё прывяло П. Кармуніна на сцэну Казанскага рускага драматычнага тэатра імя В. Качалава. Ужо тады малады артыст вызначаўся вялікай працаўтасцю, патрабавальнасцю да сябе, захопленасцю і творчым запалам.

У 1963 годзе П. Кармунін быў запрошаны студыяй «Беларусьфільм» на здымкі карціны «Рагаты бастыён» па п'есе А. Макаёнка «Лявоніха на арбіце». З гэтага часу ён і застаўся ў Беларусі, а тэатр імя Янкі Купалы стаў яго домам, акцёрскім лёсам. Першай для П. Кармуніна на сцэне гэтага тэатра была роля Іліко ў спектаклі «Я, бабуся, Іліко і Іларыён» Н. Думбадзе і Р. Лордкіпанідзе, дзе, перайшоўшы з рускай сцэны на беларускую, ён бліскуча сыграў ролю грузінскага вяскоўца. Вобраз свайго героя П. Кармунін стварыў ярка, праудзіва, жыццярадасна. Камедыйная вастрыня і глубокі драматызм знайшли належнае ўвасабленне ў сцэнічным тлумачэнні акцёра. Спектакль доўгі час жыў на сцэне тэатра, радаваў і захапляў гледачоў чудоўнымі харектарамі.

Наступнай значнай працай П. Кармуніна была галоўная роля ў спектаклі «Дзядзька Ваня» А. Чехава. У 1967 годзе ў спектаклі «Блакада» У. Іванава ён выканоў ролю палітычнага прыстасаванца Кісяля, пазней – ролю дзеда Цярэшкі ў спектаклі «Рудабельская рэспубліка»

паводле С. Грахоўскага. Лірычнае адценне набыла новая праца П. Кармуніна – вобраз Максіма Пятрова ў «Традыцыйным зборы» В. Розава. У спісе акцёра з'явіліся і іншыя прынцыпова важныя для яго работы: Даніэль Дэфо («...Прауду! Нічога, акрамя прауды!!!» Д. Аля), Навум Еўсцігнеевіч («Характары» паводле апавядання В. Шукшына), Святар Іарам («Закон вечнасці» Н. Думбадзе) і інш. У галерэі сцэнічных харектараў вылучаецца роля Луکі ў пастаноўцы «На дне» М. Горкага. З образам старога-хітруна Лука сутыкаліся многія акцёры, але не многім удалося дасканала ўвасобіць на сцэне гэты ўнікальны горкаўскі персанаж. Лука ў тлумачэнні П. Кармуніна – пастыр, які хоць і прапаведуе добро, справядлівасць, але, па сутнасці, абыякавы да канкрэтных чалавечых лёсаў, жыхароў начлекі. Акцёр дакладна перадаў двухаблічнасць героя. За якую б ролю ні брайся П. Кармунін, яна становілася адной з самых прыметных, выключных у спектаклі. А сам акцёр заўсёды дэманстраваў ўсё новыя і новыя магчымасці, нечаканыя грані свайго таленту. Манера ігры яго вызначалася выключнай прастатой. Але гэта знешнняя сцэнічная прастата напаўнялася тэатральнай выразнасцю, вялікай мастацкай праудай і тонкай псіхалагічнай нюансроўкай кожнага створанага образа. Ярка гэта праявілася ў харектарах беларускай драматургіі: Чарнушка («Людзі на балоце» І. Мележка), Лявон Зяблік («Раскіданае гняздо» Я. Купалы), Бацька («Парог» А. Дударава), Торгала («Брама неўміручасці» К. Крапівы), Iaxim («Напісане застаецца» А. Петрашкевіча), Кудасаў («Пагарэльцы» А. Макаёнка), Хведар Карыцін («Жыццё Кацярыны, або Урокі хірамантыі» А. Паповай) і інш.

Працяг на с. 13

Зас  
Руп  
«Ад  
Мін  
Рас

Рэдак  
Карэк  
Камп'ю  
Камп'ю  
Распр

Тэл.:  
тэл.:  
e-mail:

Падпіс  
Выход  
Папер  
Ум.-др  
Тыраж

Надрук  
Лінэйн  
Вул. Ч

Юрыдич  
вул. Б  
тэл.: 2

13. Соллертинский, И. «Кармен» Бизе / И. Соллертинский // Там же.
14. Федосова, Э. «Фауст» Гуно / Э. Федосова. — М., 1966.
15. Хохловкина, А. «Арлезианка» Бизе / А. Хохловкина. — М., 1957.
16. Хохловкина, А. Берлиоз / А. Хохловкина. — М., 1960.
17. Хохловкина, А. Ж. Бизе / А. Хохловкина. — М., 1957.
18. Юзефович, В. Симфония «Гарольд в Италии» и её автор / В. Юзефович. — М., 1972.
- По VI разделу
1. Алексеев, А. Французская музыка конца XIX — начала XX века / А. Алексеев. — М., 1961.
2. Альшванг, А. Произведения К. Дебюсси и М. Равеля / А. Альшванг. — М., 1963.
3. ХХ век: зарубежная музыка. Очерки. Документы. — Вып. 1—2. — М., 1995.
4. Дебюсси и музыка XX века : сб. статей. — Л., 1983.
5. Дебюсси, К. Статьи. Рецензии. Беседы / К. Дебюсси. — М., Л., 1964.
6. Друскин, М. О западноевропейской музыке ХХ века / М. Друскин. — М., 1973.
7. Дюмениль, Р. Современные композиторы группы «Шести» / Р. Дюмениль. — Л., 1964.
8. Егорова, Б. О некоторых тенденциях в тематике французской оперы ХХ века (10-20-е годы) / Б. Егорова // Музыка и современность : сб. статей / сост. и общ. ред. Д. В. Фишмана. — М., 1976. — Вып. 10.
9. Екимовский, В. Оливье Мессиан: жизнь и творчество / В. Екимовский. — М., 1987.
10. Житомирский, Д. Западный музыкальный авангард после Второй мировой войны / Д. Житомирский, О. Леонтьева, К. Милю. — М., 1989.
11. Житомирский, Д. К изучению западноевропейской музыки ХХ века / Д. Житомирский // Современное западное искусство : сб. ст. — М., 1971.
12. Зарубежная музыка ХХ века : материалы и документы. — М., 1975.
13. Кокорева, Л. Дариус Мийо: жизнь и творчество / Л. Кокорева. — М., 1985.
14. Крейн, Ю. Симфонические произведения Клода Дебюсси / Ю. Крейн. — М. : ГМИ, 1962.
15. Кремлев, Ю. Клод Дебюсси / Ю. Кремлев. — М., 1965.
16. Лонг, М. За роялем с Дебюсси / М. Лонг; пер. с фр. Ж. Грушанской. — М., 1985.
17. Мартынов, И. Клод Дебюсси / И. Мартынов. — М., 1967.
18. Мартынов, И. Морис Равель / И. Мартынов. — М., 1979.
19. Медведева, И. Франсис Пулленк / И. Медведева. — М., 1969.
20. Мелик-Пашаева, К. Пространство и время в музыке и их преломление во французской традиции / К. Мелик-Пашаева // Проблемы музыкальной науки : сб. статей. — Вып. 3. — М., 1975.
21. Мелик-Пашаева, К. Творчество О. Мессиана / К. Мелик-Пашаева. — М., 1987.
22. Музыка ХХ века : очерки : в 2 ч. — М., 1977—1987.
23. Онеггер, А. Я — композитор / А. Онеггер. — М., 1963.
24. Павчинский, С. Симфоническое творчество Онеггера / С. Павчинский. — М., 1972.
25. Пулленк, Ф. Я и мои друзья / Ф. Пулленк. — Л., 1977.
26. Равель в зеркале своих писем / пер. с франц.; сост. М. Жерар, Р. Шалю. — Л., 1988.
27. Смирнов, В. Морис Равель и его творчество / В. Смирнов. — Л., 1981.
28. Филенко, Г. Французская музыка первой половины ХХ века : очерки / Г. Филенко. — Л., 1983.
29. Хохловкина, А. Жорж Бизе / А. Хохловкина. — М., 1953.
30. Яроцинский, С. Дебюсси, импрессионизм и символизм / С. Яроцинский. — М., 1978.

## Павел Васільевіч Кармунін (1919–2002)

Да 90-годдзя з дня нараджэння

Пачатак на с. 2 вокладкі.

Багатая жанравая палітра дазваляла акцёру з лёгкасцю пераходзіць ад сур'ёзных і трагедыйных роляў (Зазыба ў «Плачы пераплёткі» І. Чыгрынава, Парфірый «У мяцеліцу» Л. Лявонава) да сатырычных і камедыйных (Хлопаў ў «Рэвізоры» М. Гогаля), Кічкайла ў «Амністыі» М. Матукоўскага).

Цэлую галерэю праўдзівых, непаўторных образаў стварыў П. Кармунін на сцэне купалаўскага тэатра. І нават тыя вобразы (Кропля ў «Канстанціне Заслонаве» А. Маўзона і Крыніцкі ў «Паўлінцы» Я. Купалы), якія яму давялося прадоўжыць пасля Г. Глебава і У. Дзядзюшкі, акцёр не паўтараў, не капіраваў, а па-свойму, з улікам сваёй індывідуальнасці, іграў сакавіта, ярка.

Вялікую папулярнасць і любоў гледачоў заваяваў П. Кармунін як акцёр кіно. Шмат

вобразаў на розных студыях стварыў беларускі артыст. Найбольш значымі з іх былі: чырвонаармеец Карпушонак («Красная плошча»), станічнік Прохар («У блакітным стэпе»), дырэктар школы («Я родам з дзяцінства»), цесець («У профіль і анфас») і інш.

Апошній у творчым жыцці акцёра стала ролі бацькі Аўдзяя ў спектаклі «Страсці па Аўдзею» У. Бутрамеева, дзе П. Кармунін выходзіў на родную сцэну ў 80-гадовым узросце. Творчая дзейнасць П. Кармуніна — натхнёны шлях акёра, які да апошніх дзён быў адданы нацыянальному мастацтву.

**К. Дз. Варанько, вядучы бібліограф  
Нацыянальной бібліятэki Беларусi**

